

№	Вопрос	Докладчик	Готовят
1	Аб асноўных напрамках пазабюджэтай дзейнасці ўніверсітэта ў 2019 годзе	Кавалёва С.М.	Сінькоўская А.В., Сычова А.К.
2	Аб рабоце па ўкараненні рэйтынгавай сістэмы ацэнкі вынікаў вычэбнай дзейнасці студэнтаў	Дзячэнка А.В.	Ладуцька М.У., намеснікі дэканаў на вучэбнай рабоце
3	Зацвярджэнне імянных стыпендый	Дзячэнка А.В.	Прарэктары, дэканы факультэтаў, Дэпава Т.У., Набокава Л.В., Сычова А.К.
4	Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў	Лаўрыновіч Д.С.	Конкурсная камісія

Решение:

ВОПРОС:

1. Аб асноўных напрамках пазабюджэтай дзейнасці ўніверсітэта ў 2019 годзе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Разработать план развития внебюджетной деятельности агробиостанции «Любуж» на 2019 год. Ответственные: зав.агробиостанцией «Любуж» Ермоленко А.В., начальник Центра организации внебюджетной деятельности Роскач Н.В., директор ИПкиП Шардыко И.В., начальник ПЭО С.Н. Ковалева.

Срок исполнения: до 01.04.2019 г.

3. Во 2 квартале 2019 г. определить, направить и использовать внебюджетные средства по стимулированию факультетов, выполнивших план экспорта в 2018 году с внесением необходимых изменений в приказ от 03.03.2018 г. 234-ад «О выполнении плана экспорта услуг в сфере образования», а также внести корректировки в смету по внебюджетной деятельности на 2019 год. Ответственные: начальник ПЭО С.Н. Ковалева главный бухгалтер Н.А. Каминская, начальник ОМС С.Н. Мачекин, деканы факультетов, начальник ОМТС Карунный Ю.М.

Срок исполнения: до 01.04.2019 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого проректора Д.С. Лавриновича.

2. Аб рабоце па ўкараненні рэйтынгавай сістэмы ацэнкі вынікаў вычэбнай дзейнасці студэнтаў

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Информацию о работе по внедрению рейтинговой системы оценки результатов учебной деятельности студентов принять к сведению.

2. Комиссии по разработке рейтинговой системы оценки знаний студентов проанализировать поступившие от факультетов предложения по совершенствованию рейтинговой системы оценки знаний студентов и внести изменения в Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине (от 29.06.2018 № П-31-2018).

Срок исполнения: до 12 марта 2019 года.

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами разработать план мероприятий по повышению уровня успеваемости студентов из числа иностранных граждан в условиях применения в Университете рейтинговой системы оценки знаний студентов.

Срок исполнения: до 15 марта 2019 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по учебной работе О.В.Дьяченко.

3. Зацвярджэнне імянных стыпендый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Ходатайствовать перед советом Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов о представлении к назначению стипендии Президента Республики Беларусь А.А. Пунинской, П.В. Широкого, А.А. Каштольяновой, В.С. Коршуновой.

2. Утвердить именные стипендии выбранным студентам на II полугодие 2018/2019 учебного года.

3. Утвердить персональные стипендии Совета университета выбранным студентам на II полугодие 2018/2019 учебного года.

4. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў